

I. Шлях да свабоды

KAMUNDI

У што я веру?

Адказ на анкету радыёстанцыі «Свабода»

У сённяшнім няўстойлівым свеце, дзе ў спрадвечным паядынку не заўсёды дабро перамагае зло, любому чалавеку, нават самаму аптымістычнаму і мужнаму, жыць вельмі няпроста. Нагрувацьванне глабальных і не менш складных лакальных проблем цісне на яго псіхіку, прыводзіць у такі маральны і нават фізічны стан, калі ў адчаі нямее душа, у знямозе апускаюча руки.

Але наперакор усім сусветным прыродным і экалагічным, палітычным і сацыяльным катаклізмам, хіжым мясцовым вятрам цемрашальства, манкурцтва і дачасніцтва, якія наскрась прадзімаюць душы суайчыннікаў, маю родную Беларусь, я ўсё роўна цвёрда веру ў лепшае.

Я веру ў тое, што надыходзіць новы час новага чалавека, які павінен жыць, не старымі міфамі і ідэалагічнымі дагмамі, не камандамі, пад пастаянным страхам і ў рабскай пакоры, а tym, што даецца яму з малаком маці – адчуваннем свабоды, усведамленнем разумнасці свайго існавання і прадвызначэння, хараства і сілы зямнога быцця. Такі чалавек плённа спалучыць нацыянальную ўгрунтаванасць і ўстойлівасць, лепшыя рысы беларускага характару з цывілізацыйнымі набыткамі, з неабмежаванымі сучаснымі навуковымі, тэхнічнымі, тэхналагічнымі магчымасцямі.

Я веру ў трываласць генетычнага коду народа, які тримае нас на планеце ўжо не адно стагоддзе і дапаможа захавацца надалей у рознагалосай, шматфарбнай чалавечай супольнасці.

Я веру ў беларускую моладзь, у мілых майму сэрцу дзяцей і ўнукаў, якім выпала складаная, але такая радасная і шчаслівая доля – быць нястомнымі працаўнікамі вяліка-

га нацыянальнага Адраджэння, клапатлівымі будаўнікамі нарэшце сваёй, суверэнай дзяржавы.

Я веру ў неўміручаць беларускай мовы, якая прыйшла праз неймаверныя здзекі, пакуты, выпрабаванні, якая і разраз несправядліва і неразумна кінута нашым грамадствам на занядбанне, але абавязкова ацалее, узмацнене, каб жыватварыць сённяшні і наступны дзень беларусаў. Без яе нічога талковага ў нас ніколі не атрымаецца.

Толькі на грунце роднай мовы вырастаете нацыянальная культура – галоўная адзнака і глыбінная сутнасць нацыі. Існаванне любога народа без стварэння сваёй культуры, вечных духоўных набыткаў, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне, абсалютна марнае.

І ўрэшце, я веру ў перамогу здаровага сэнсу. Пакуль што беларусы добра не ўсведамляюць, хто яны такія, дзеля чаго існуюць, да чаго павінны імкнуцца. Але гэтае разуменне паступова прыходзіць, высіпявае. Нам трэба больш настойліва і бязлітасна выціскаць са сваіх сэрцаў і душаў даўні мясцовы мазахізм, комплекс непаўнавартасці, непавагу і не-любобу да саміх сябе. Толькі так, у смелым, рашучым, стваральнym самасцярджэнні, мы станем сапраўднай, жыццяздольнай нацыяй, пабудуем сваю суверэнную дзяржаву, якая будзе стаяць на Зямлі вечна.

2007

Трагедыя, якой не бачна канца

Кожны чалавек, прыходзячы ў гэты свет, трапляе, калі карыстацца сучаснай лексікай, у «зону рызыкі». Нават само ягонае нараджэнне прадугледжвае канец існавання. Усе мы – смяротныя. Але трагізм чалавечага жыцця ў філасофскім сэнсе не мае нічога агульнага з «рукаворнымі трагедыямі», якія грунтуюцца на авантурызме палітыкаў, на змоўніцтве, манапалізме уладных структур і тэхнакратаў, на памылках пры эксплуатацыі тэхнічных суперсістэм. Выходзячы з-пад кантролю людзей, яны могуць знішчыць усё жывое на Зямлі.

Дзесяць гадоў беларуская зямля і яе людзі, якія падвергліся самай масіраванай і знішчальной атакы «мірнага атама», жывуць пад неймаверна цяжкім прэсам чарнобыльской катастрофы. Нам пакуль што немагчыма поўнасцю асэнсаваць яе сапраўдныя маштабы, ясна зразумець яе ўздзеянне на будучыню народа, прыроды. Але мы добра ведаем адно – жудасная красавіцкаяnoch 1986 года раздзяліла жыццё чалавецтва на дзве палаўіны: «да» і «пасля» Чарнобыля.

Чаму ж навучыла нас дзесяцігоддзе, якое прыйшло з моманту адліку? Задаючы гэтае пытанне, я, маю на ўвазе не толькі медыцынскі, сацыяльны, экалагічны, але і маральны аспект рэакцыі беларускага грамадства на тое, што здарылася.

У цывілізаваных краінах, якія чарнобыльская бяда закранула непараўнальная меней, чым Беларусь, адразу паклапаціся пра здароўе людзей: дзесяцям раздаваліся засцерагальныя таблеткі калійнага ёду, уводзіліся абмежаванне на ўживанне малака, зялёнай ліставой гародніны і г. д. Каб знізіць чарнобыльскую індывидуальную дозу радыенуклідаў, забруджанае малако і мясо знішчалася ў Швецыі і Англіі. Толькі ў Аўстріі ў 1986 годзе фермерам было выплачана 55 мільёнаў долараў кампенсацыі за знішчэнне забруджаных прадуктаў. Нават у Швейцарыі, якая знаходзіцца ў цэнтры Альпійскіх гор, што ў значнай ступені зменшила ўзровень забруджанасці яе тэрыторыі ад чарнобыльскіх выпадаў, на працягу пэўнага часу знішчалася малако, аб чым паведаміў у час маёй камандзіроўкі ў гэтую краіну фермер і ўладальнік атэля Юліус Цурбрыган з высакагорнай вёскі Зас-Грунд. Асаблівы клопат пра сваіх грамадзян выявіла Нарвегія, дзе няма АЭС, бо 98 працэнтага электраэнергіі выпрацоўваецца гідрастанцыямі. Агульныя выдаткі нарвежскага ўрада на контрмеры па абароне насельніцтва складаюць 20 мільёнаў долараў. Тэарэтычна гэта захавае на працягу наступных 50 гадоў 30–40 жыццяў людзей, якія, каб не былі прынятыы меры, рызыкавалі б захварэць.

Валодаючы вялікай інфармацыйнай па чарнобыльскіх проблемах, я, часта думаю: «А калі ж павысіцца цана кожнага чалавечага жыцця ў нас – на просторах былога савецкай імперыі?» І адказ напрошваеца несуцяшальны: «Відаць, ніколі».

Пастаянная хлусня, замоўчванне трагічных падзеяў – гэта норма жыцця і дзейнасці нашых кіраўнікоў, былых і сённяшніх. Такім іх выхавала савецкая сістэма, для якой людзі – лагерны пыл або вінцікі і гайкі. Пачалося ўсё адразу пасля кастрыйніцкага перавароту ў Расіі. Не будзем успамінаць даўняе, напрыклад, голад і канібалізм на Украіне ў 30-х гадах, якія замоўчваліся пад страхам смяротнага пакарання, а звернемся да бліжэйшых падзеяў. Чаму ноччу пасля чарнобыльскай аварыі невядома па чытім загадзе была адключана тэлефонная станцыя горада Прыпяць і яго жыхары не маглі папярэдзіць сваіх родзічаў, што сюды нельга прыяджаць? Чаму пад радыяактыўнымі воблакамі паўсюдна праходзілі першамайскія парады і дэманстрацыі, дзе ў калонах крочылі маленкія дзеці? Чаму высокапастаўленыя чыноўнікі Кіева спешна вывозілі свае сем'і, а людзі, якія жылі побліз разбуранага рэактара, не ведалі аб tym, што здарылася? Чаму палескія механізатары шчыравалі на пасяўной, глытаючы радыяактыўны пыл? Такія «чаму?» можна прыводзіць бясконца.

Хлуснёю поўніліся не толькі першыя чарнобыльскія дні і месяцы. Не знікла яна і пасля. Крамлёўская і мясцовыя «мудрацы» напісалі сотні антычалавечых загадаў, пастаноў, інструкцый з грыфам «Сакрэтна», дзе прыдумалі, як лячыць людзей без урачоў і лекаў: «Міністэрства аховы здароўя СССР зацвердзіла новыя нормы дапушчальных узоруў апраменявання насельніцтва радыяактыўнымі выпраменяўваниямі, якія перавышаюць ранейшыя ў дзесяць разоў. ...У асобных выпадках магчыма павелічэнне гэтых нормаў да ўзоруў, якія перавышаюць ранейшыя ў 50 разоў... Такім чынам, гарантуюцца бяспека для здароўя насельніцтва ўсіх узростаў...», як іх карміць: «...Міністэрства аховы здароўя СССР рэкамендуе максімальна размеркаваць забруджанае радыяактыўнымі рэчывамі мяса па краіне і выкарыстоўваць яго для выпрацоўкі каўбасных вырабаў, кансерваў і мясных паўфабрыкатаў у судносінах адзін да дзесяці з нармальным мясам»; як супакойваць сучаснікі і ўвеселі свет: «Накіраваць у раёны, якія прылягаюць да зоны размяшчэння Чарнобыльскай АЭС, групу савецкіх карэспандэнтаў з мэтай падрыхтоўкі матэрыялаў

для друку і тэлебачання, якія сведчылі б пра нармальную жыццядзейнасць гэтых раёнаў...», «асабліва адзначыць клопат пра людзей, якія апынуліся на забруджанай тэрыторыі...»

Летам 1986 года мне давялося ўдзельнічаць у арганізацыі працы па дэзактывацыі дзіцячых садкоў, школ, бальніц у Хойніцкім раёне. Набліжаўся новы навучальны год, а многія дзеці засталіся ў вельмі забруджанай мясцовасці. Треба было ў тых надзвычай цяжкіх умовах хоць крыху зменшыць рызыку, якой яны падвяргаліся. У час паездак па раёне давялося ўбачыць тое, што скаланула, перавярнула ўсю душу. И сёння стаяць перад вачыма людзі, пра каго так «клапаціліся» ўлады...

На адхонах шашы паўсюль расстаўлены сінія таблічки: «Не сыходзіць! Небяспечна!», а побач у стаўку купаюцца, качаюцца па цёплым пяску дзеці... Звярнулі на лясную дарогу. Ідуць малыя, у руках кошыкі з грыбамі, вусны ў чарнічным соку. Спініліся, пачалі гаварыць: «Што ж вы рабіце, дзеткі? Няўжо не ведаецце, што нельга збіраць грыбы і ягады?» Смяюцца: «А нічога!» Паказваюць сваё грыбное багацце. Баравікі і сапраўды такія прыгожы – чорнагалавыя, крамяныя, адзін у адзін...

Помню адсяленне. Па вёсках стаяць калоны аўтобусаў, нагруженых машын. Плач, галашэнне жанчын такія, што, здаецца, зараз абваліцца неба. А мужчыны маўчаць, кураць, толькі вочы і ў іх чырвоныя, не стрымаць слязы. Сумнымі, старэчымі позіркамі глядзяць на родныя хаты юныя бежанцы. И ніяк не могуць выправіцца калоны па пыльных шляхах у невядомасць...

Помню старога вартаўніка гасцініцы ваеннага завода, дзе давялося кватараўваць. Увечары ён прыносіў дранікі з - маладой бульбачкі, вялікія сакавітыя яблыкі і груши, казаў: «Ты не бойся, сынок, еш. Старая спецыяльна для цябе пастаралася, напякла. А ў яблыкаў і груш выразай нутро з семкамі. Там можа сядзець радыяцыя. Гэтак мне вучоныя з - Масквы парадзілі рабіць». Нагледзеўшыся, наслухаўшыся за доўгі, спякотны дзень столькі людскага гора, я, няспешна мыў твар халоднаю вадою, стомлена ўсміхаўся дзеду і, хоць зусім не хацелася ні есці, ні гаварыць, прамаўляў: «Не баю-

ся я, Сцяпанавіч, ужо нічога і нікога. Будзем вячэраць. Дзякую вам і вашай жонцы».

А тыя вучоныя з Масквы якія выдавалі інструкцыі Сцяпанавічу, сядзелі ў гасцініцы безвылазна, вялі перамовы звычайна па тэлефоне, збіраючы нейкія звесткі, і нельга было спакусіць іх ніякім дранікамі. Яны харчаваліся з запяных пакетаў, якія прывезлі з сабою...

Спецыяльная засцерагальныя плашчы, накідкі і чаравікі з свінцовымі падэшвамі – таксама не выдумка. Сам бачыў, як у такім убрannі, падобныя на прышэльцаў з нейкай іншай планеты, размаўлялі высокапастаўленыя чыноўнікі і вайскоўцы з людзьмі, «супакойвалі» іх. А потым садзіліся ў верталёт і хуценька рэціраваліся.

Няёмка адчуваў я, сябе на пасяджэннях рэспубліканскага штаба па ліквідацыі вынікаў аварыі. Прадстаўнікі міністэрстваў, ведамстваў спрачаліся да хрыпнаты, перакідалі адказнасць са сваіх плячэй на чужыя, не саромеліся займацца падтасоўкамі, падманам, замест таго, каб зладжана, эфектыўна працаваць...

Чарнобыль стаў найялікштым выпрабаваннем маральных якасцяў людзей, самога чалавечага духу. Пры полымі ядзернай катастрофы высвецілася і праявілася ўсё лепшае і ўсё горшае, што ёсьць у чалавеку, у яго душы.

У нашай памяці і ў памяці нашчадкаў застанутца і будуць згадвацца з сардэчнай удзячнасцю чарнобыльская пажарнікі, што пайшлі ў пекла і загінулі, ратуючы нас і еўрапейскія народы ад яшчэ большай бяды, якая магла здарыцца; застанутца маладзенъкія салдаты, якія голымі рукамі збіralі кавалкі смяротнага графіту вакол чацвёртага блока, а цяпер канчаюць ад няўмольных хвароб; застанутца ўрачы, медсёстры, якія без сну і адпачынку неслі і сёння нясуць вахту мілосэрнасці, ратуючы людзей у складаных умовах, калі няма патрэбных лекаў, абсталівання; застанутца вучоныя, якія шукалі і шукаюць выйсце з бяды; застанутца пісьменнікі і ўсе сумленныя змагары за праўду, хто прарабіваў, чаго б гэта ні каштавала, у Маскве і тут, у рэспубліцы, сцяну бязмозглага маўчання, заслону злачыннай хлусні.

Але ў народнай памяці застанутца імёны і тых, хто хаваў ад людзей праўду, хто адмовіўся ад дапамогі, якая так была

патрэбна на той час Беларусі, хто коштам здароўя і жыцця нашых дзяцей рабіў сваю кар'еру. Ад памяці-праклёну ім нідзе не будзе спакою: ні на гэтым свеце, ні на тым.

Чарнобыль – гэта не толькі трагедыя, але і шматлікія прыклады чалавечага братэрства, спагады і міласэрнасці. Страшная бяда дала штуршок перагляду ўзаемаадносін паміж народамі і краінамі, арганізацыі маштабнай міжнароднай кампаніі дапамогі ахвярам катастрофы. Тысячы старых і новых сяброў Беларусі – грамадскія, дабрачынныя фонды, арганізацыі, рэлігійныя суполкі і г. д. – займаюцца зборам сродкаў для набыцця патрэбных нам лекаў, вітамінаў, медыцынскага абсталявання. Гэтую шчырую хвалю міласэрнасці з вялікім разуменнем і сардэчнай удзячнасцю ўспрынялі ў Беларусі. Напрыклад, Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі, якое ўзначальвае вопытны і ініцыятыўны грамадскі дзеяч Арсен Ваніцкі, акрамя пастаяннага наладжвання цесных міжнародных контактаў у галіне культуры, літаратуры і мастацтва, навукі, адукацыі, актыўна займаецца арганізацый медыцынскай і сацыяльнай дапамогі ахвярам Чарнобыля з-за мяжы, якая вымяраеца цяпер сотнямі мільёнаў долараў. Асаблівай падзялі заслугоўвае высакародная ініцыятыва таварыства – паставіць пры дапамозе замежных партнёраў у кожную раённую бальніцу ультрагукавы сканер для даследавання шчытападобнай залозы, што дапаможа своечасова выяўляць хваробу і тым самым уратаваць ад смерці сотні і тысячы людзей. 70 такіх востранеабходных апаратуў перададзены ўжо медыкам. Шмат карысных спраў па вырашэнні чарнобыльскіх проблем на рахунку Беларускага камітэта міру, многіх дабрачынных фондаў. Народная дыпламатыя, якая сёння тысячамі ніцяў звязвае Беларусь з Германіяй, Аўстрыйяй, ЗША, Францыяй, Італіяй, Швейцарыяй, Канадай, Англіяй, Кітаем і іншымі краінамі, дае вялікі плён. Яна не абмежавана многім ўмоўнасцямі так, як афіцыйная, бо шчырыя пачуцці людзей ідуць наўпрост ад сэрца да сэрца.

Здавалася б, цяпер, добра ўсведамляючы тое неймавернае гора, якое абрынулася на Беларусь, кожны чалавеку нашай дзяржаве павінен стаць больш мудрым, сумленным,

спагадлівым, аддаваць усе сілы на ўратаванне дзяцей, унукоў, урэшце самой беларускай нацыі ад гібелі. Асабліва той, хто надзелены ўладаю. Аднак нічога талковага не атрымліваецца. Замест таго, каб мэтанакіравана і актыўна праца-ваць над уздымам эканомікі і на гэтай аснове паляпшаць хоць крыху дабрабыт народа, вырашаць набалелыя чарнобыльскія праблемы, кіраунікі, як і раней, змагаюцца з «-праклятай гідрай беларускага нацыяналізму», з «унутранымі і знешнімі ворагамі», наладжваюць папулісцкія відо-вішчы, палітычны шоу, цягнучы суверэнную дзяржаву ў сумнёўны саюз з Расіяй, якая сама знаходзіцца ў стане зацяжнога крэзісу ва ўсіх галінах жыцця, на прасторах якой грыміць вайна.

Калі ў вядомага рускага пісьменніка і гісторыка Мікалая Карамзіна, які прыехаў у 19 стагоддзі ў Парыж, знаёмы спытаў: «А что ж делается в России?», ён адказаў так: «Воруют, батюшка, воруют». З таго часу нічога не змянілася. У дачыненні да сучаснай Беларусі на аналагічнае пытанне адказ можа быць адназначным: «Крадуць і хлусяць, хлусяць і крадуць». Самае страшнае, што карумпіраваная, прыкарытная хеўра абкрадае не толькі нас, дарослых людзей, якія не могуць ужо на жабрачую зарплату пракарміць сябе і сваю сям'ю, а ў першую чаргу дзяцей, што паміраюць ад раку шчытападобнай залозы, лейкеміі, лейкозу, хвароб галаўнога мозгу. Чыглаш паведамленні ў друку пра тое, як на чарнобыльскія сродкі высокапастаўленыя чыноўнікі будавалі рэспектабельныя, шыкоўныя дачы, катэджы, і думаеш: «Як жа спіцца, што сніцца вам, «уладары жыцця», «шчасліўчыкі», у харомах, якія стаяць на дзіцячай крыві і касцях?»

А ўспомнім дзесяткі вёсак і пасёлкаў, якія пабудаваны для перасяленцаў на «плямах» і цяпер пустуюць? Гэта што – галавацяпства ці ўсё-ткі злачынства, бо такія патрэбныя сёння мільярды рублёў выкінуты на вецер, закапаны ў пясок?

А як можна называць тое, што сотні тысяч людзей у Гомельскай, Магілёўскай, Брэсцкай абласцях дагэтуль пастаніна спажываюць небяспечныя для здароўя прадукты? Дарэчы, неабходна было б хоць цяпер, у 10-ю гадавіну трагедыі, правесці выбараочна незалежную, дасканалую экспер-

тызу прадуктаў у магазінах і на рынках дзяржавы і паглядзець, чым жа мы ўсе харчуемся?

Нідаўна цікава было пачуць у трамваі афарызм нашага часу з вуснаў худзенъкага, несамавітага мужычка, тыповага тутэйшага: «Што еў, што тэлевіzar глядзеў, што радыё слухаў – усё аднолькава, адна хлусня». Яно і праўда. Але ж спажываем невядома што і страўнікам, і галавою, ды ніякіх высноў не робім. Многія задаволены і гэтым, а на незадаволеных, як заўсёды, управа знайдзецца. І сапраўды, беларусы – «дзеці хлусні», толькі не ў тым сэнсе, які ўкладваў у гэты выраз сумнавядомы Ю. Азаронак.

Самае небяспечнае, што ёсць у беларускім грамадстве, – гэта рабскае прывыканне. Прывыканне да ўсяго – да хлусні, якая ўзведзена ў ранг дзяржаўнай палітыкі і запалоньвае сродкі масавай інфармацыі, да здзеку ўладаў над людзьмі, да жабрачага жыцця, да злачыннасці, да чэргаў, да талонаў і г. д.

Яскравы прыклад – маўклівае прывыканне да таго, што на мяжы Украіны і Беларусі існуе атамны монстр – разбураныя выбухам чацвёрты рэактар Чарнобыльскай АЭС, які накрыты спецыяльнім бетонным саркафагам. У саркафагу знаходзяцца 185 тон паліва, а таксама радыёактыўны пыл з агульнай актыўнасцю ў 1 мільён 700 тысяч кюры. Яшчэ пяць гадоў назад у сценах саркафага было выяўлена 1500 квадратных метраў расколін. А да гэтага ў чэрвені 1990 года, калі тут ішлі дажджы, нейтронны дэтэктар зафіксаваў з'яўленне патоку нейтронаў, што стала сігналам магчымага развіцця ланцуговай рэакцыі. Давялося выкарыстоўваць спецыяльныя нейтронныя паглынальнікі.

Гэты саркафаг, які будаваўся наспех, у жорсткія тэрміны, без дасканалага ведання атамных проблем, нібы самавар, пыхкае праз свае клапаны, расколіны і цяпер. На Украіне пашыраецца рух за тое, каб быў распрацаваны навукова аргументаваны праект ізалияцыі або знішчэння гэтага небяспечнага аб'екта, каб наогул вывесці з эксплуатацыі Чарнобыльскую АЭС. А мы – беларусы – прывыклі, дыхаем сабе паціхенъку атрутаю і маўчым.

Калі здарылася чарнобыльская трагедыя, якая знаходзіцца недзе за межамі чалавечага ўяўлення пра бяду, думалася: «Божа мой, колькі пакутаў перажылі беларусы за сваю

гісторыю, а тут на табе – новае, яшчэ страшнейшае жаходце! Відаць, яно паслана нам невыпадкова, можа яно падштурхне нас задумашца, адрадзіцца духам, аб'яднацца ў пабудове сваёй дзяржавы, стаць нарэшце сапраўдным народам, каб застацца на Зямлі?» Ажно не. Нават рэальная пагроза фізічнага знікнення нацыі не прывяла пакуль што да росту нацыянальнай самасвядомасці людзей, іх кансалідацый вакол самай важнай цяпер задачы – выжывання.

Няўжо біблейскае выслоўе: «Бо яны народ, які страціў разум, і няма ў іх сэнсу» (Другі закон; 32, 28) – дакладная характеристыка сённяшніх беларусаў, якая не дае спадзявання на нешта лепшае, хай сабе і ў аддаленай будучыні? Змірыцца з гэтым не хочацца, ды рэаліі нашага жыцця не дадаюць аптымізму.

Дагэтуль у нашай свядомасці замацаваліся і жылі два паняцці – «чарнобыль духоўны» і «чарнобыль радыяцыйны». І гэта зразумела, бо родная мова, нацыянальная культура знаходзяцца ў каматозным стане, бо дзесяць гадоў «мірны атам» ладзіць на беларускай зямлі свой смяротны баль. Але сёння да гэтых двух «чарнобыляў» дадаліся і спілліся з імі ў адзін клубок іншыя: «чарнобыль палітычны», «чарнобыль эканамічны», «чарнобыль сацыяльны», «чарнобыль маральны», «чарнобыль крымінагенны». Не толькі трэць нашых земляў забруджана, не толькі кожны пяты суайчыннік вымушаны існаваць пад уздзеяннем павышнага ўзроўню радыяцыі, а само жыццё беларускага грамадства ператварылася ў суцэльны «чарнобыль», і ўсе мы сталі яго заложнікамі. Гэтая трагедыя мела пачатак, ды канца ёй не бачна.

«Свободныя новості-плюс», № 17 за 1996 год

«Пецечка, сынок, уставай!..»

Перад вачыма зноў і зноў паўстаюць тыповыя, звыклыя, але кожны раз такія ўразлівія, жахлівія сваім трагізмам і безвыходнасцю малюнкі нашага будзённага быцця...

Іду студзенскім адвячоркам з працы дахаты па вуліцы

Захараўа. У твар б'е калючымі, сухімі сняжынкамі парывісты вецер. Затуліўшыся каўняром курткі, заглыбіўшыся ў свае думкі, не адразу разумею, адкуль далятае нейчы хрыплы, надрыўны голас-плач. Угляджаюся пільней. Наўзбоч тратуара, воддаль, на дOLE, прысыпаным, пабеленым снегам, зеўрыць чарнатою дзірка адчыненага каналізацыйнага люка. З яе патыхае лёгкаю параю. У склаўшы галаву на адкідную накрыўку люка, нерухома ляжыць хударлявы мужычок. Каля яго на каленях поўзае старая п'яная жанчына. Яна ў светлаватай, але ўшчэнт бруднай балоневай куртцы – апратцы яўна не па сезоне. З-пад расхрыстанай цёмнай хусткі выбіваюцца ўскудлачаныя, сальныя, даўно нячэсаныя сівія космы. Жанчына амаль што няўцымна глядзіць то на пустую бутэльку, якую трymае ў руцэ і разпораз падносіць да сасмаглых вуснаў, то на нерухомае цела і плача, з усхліпам прыгаворваючы: «Пецечка, сынок, уставай!.. Замерзнеш... Нам трэба ісці...»

Цэнтр беларускай сталіцы. На tym баку вуліцы, насупраць – будынак адміністрацыі Партызанскаага раёна. Там, хоць і ніжняя яе частка, але – «вертыкаль». А тут – «гарызанталь»... Маці і сын... Часцінка нашага народа...

Жанчына пакуль яшчэ разумее, што трэба падняцца і ёй самой, і падняць на ногі свайго недалужнага сынка-прапойцу, што трэба некуды ісці. Але як гэта зрабіць? И куды ісці?

...Вязем з братам Валерам з Вілейкі ў сваю вёску надмагільны помнік маме. Едзем не асфальтаванай трасаю, а палявымі гасцінцамі, каб скараціць шлях. Ён пралягае праз дзесяткі вёсак заходній і ўсходній тэрыторыі нашага краю. Пятніца. Яшчэ толькі дзве гадзіны дня. А праехаць па вуліцах немагчыма. Яны запруджаны п'янатым або ўлёткую п'яным людам. Няўжо ў кожнай вёсцы спраўляюць вяселле або праводзяць хлопцаў у армію? Ды не! Разгадка простая – вяскоўцы нарэшце атрымалі зарплату. И дружна пайшлі ў загул. П'юць да поўнай адкладкі, да гарызантальнага становішча... П'юць да мардабою, да крыві, да смерці...

Вусцішна на душы, балюча сэрцу на беларускіх могілках. Яны жахліва «памаладзелі». И не толькі ад Чарнобыля. Адзін па п'янцы разбіўся на матацикле, другі – на машыне, трэці – утапіўся, чацвёрты – згарэў разам з кватэраю ці

хатай, пяты – трапіў пад колы, шосты, ачмурэлы ад запою, паклаў з ружжа ўсю сваю сям'ю і застрэліўся сам, сёмы – павесіўся, засіліўся... Брат забівае брата, сын – бацьку, маці, а бацька – сына, не кажучы ўжо пра крывавыя разборкі раўніўцаў-палюбоўнікаў.

І так бясконца. І так па ўсёй Беларусі... Як перад канцом Свету.

Угледаюся ў мужчын маёй вёскі. Цяпер тут не толькі мясцовыя, шмат і прышлага люду: з суседніх раёнаў і абласцей Беларусі, з расійскіх губерняў. Якраз старэйшыя з іх выглядаюць больш-менш прыстойна, акуратна, самавіта. Яны па сваіх сілах і нават звыш таго шчыруюць на прысядзібных участках, на падворках каля хат. А многія маладзейшыя або зусім маладыя – як муміі. Спіты, счарнелы твар, бяззубы рот, злямцеваныя, рэдзен'кія валасы, трасуцца і руکі, і галава. Якая там праца! Ды і няма яе ў саўгасе. Гаспадарка дабіта «да ручкі», раскрадзена. Маладыя мужыкі перрабіаюцца тым, што ловяць карасікаў ці карпікаў-«пятачкоў» на азёрах або збіраюць ягады, грыбы і прадаюць гарадскім «дачнікам». А нехта крадзе нешта на адным канцы вёскі, каб потым «загнаць» гэта на другім, набыць пляшку-дзве «чарніла» і зноў забыцца на ўсё, пльсці ў смуродным чадзе, у пустапарожніяй балбатні ў нікуды.

Тое ж самае творыцца і ў гарадах. Цэлья атрады бамжоў і тых людзей, якія яшчэ маюць нейкі прытулак, нейкае жытло, не працуяць, а сноўдаюць з ранку да начы ад сметніцы да сметніцы, ад кантэйнера да кантэйнера, прачэсваюць скверы і паркі ў пошуку парожніх пляшак ці яшчэ нейкага «ўлову», каб здаць гэта і атаварыцца хмельным зеллем. Яны назаліяюць занятым людзям, ператвараюць у прахадныя двары памяшканні арганізацый, устаноў, офісаў.

Ёсць у гэтых атрадах шмат тых, хто за ўсё сваё жыццё палец аб палец не ўдарыў, нідзе ніколі не працаваў. Скончыць некалькі класаў школы – і сюды, у паралельнае нормальнаму быццю беспрытульнае, п'янае «царства». Але асноўная частка – гэта «бытая», гэта людзі са сваім лёсам, са сваёй асабістай драмай.

Зусім не смешна, а вельмі балюча і жудасна глядзець, як яны, нямытыя і смуродныя, закарэльныя і абсмарканыя, сяд-

зяць на лаўках, на ганках, на прыступках, жуюць нешта, праганяючы «чарнілам», і вядуть філасофскія размовы «о советской идеологии», «о сегодняшней политике», «о лучшой жизни»...

Угледаюся ў лепшую палову чалавечага роду. Слаўнія беларусачкі! Такія прыгожыя – і абліччам, вольным спадам раскошных валасоў, і сапраўды каралеўскай паставаю. Як казалі даўней дзяды-мудрацы: «Усё пры ёй! І нага пад ёю ёсць!» А саме галоўнае: вы – добрыя, сардэчныя, душэўныя, спагадлівія, ласкавыя, клапатлівія, разумныя, цярплівія і цягавітывія ва ўсім. Гэта вы выцягнулі на сваіх далікатных, пяшчотных плечыках нашу існасць: і апошній крывавай вайною, і ў галодны і халодны пасляваенны час, і потым, знясільваючы сябе цяжарам усіх штодзённых клюпатаў, бо то адзін, то другі гаспадар – апора сям'і – выпаў з жыцця, запіў.

Цяпер жа і вы, мілія, не вытрымлі маральных і фізічных перагрузак, не змаглі саўладаць з гэтай, не менш страшнай, чым вайна, чорнай навалаю.

Згодна даўняй народнай маралі быць нападпітку (і нават добрым!) дазвалялася толькі мужчынам. Але каб у непатрэбным выглядзе на людзях з'явілася кабета... А тым больш – валялася ў задранай спадніцы пад магазінам або каля піўнога ларка... Божа барані! Такое не магло прымроїцца нават у страшным сне. Цяпер жа гэта не сон, а ява. А жаночы алкагалізм страшнейшы, чым мужчынскі. Ён амаль невылечны...

«Філосафы» з пляшкамі «чарніла» ў руках наракаюць на «советскую идеологію» справядліва. Ёсць за што. П'янства і алкагалізм, якія сёння сталі самазгубнай бядою, ці, дакладней, усенароднай трагедыяй, ніяк нельга спісаць на нейкія перажыткі, на родавыя плямы капіталізму. Якраз у дарэвалюцыйны час, нягледзячы на густую сетку шынкоў, карчомак, піўнушак і т. п., якая аблытвала, як павуцінне, Паўночна-Заходні край Расійскай імперыі, маштабы пакланення «зялёнаму змію» былі непараўнана меншыя. Ва ўсякім разе беларусы не ўжывалі алкаголь пастаянна. На гэта існавалі выключныя выпадкі, святы, і то людзі выпівалі ашчадна, у меру. Так, як гэта і цяпер вядзеца ў цы-

вілізаваных еўрапейскіх народаў. Выпівалі для весялосці: співалі, танцавалі, адпачывалі.

Мяжы паміж разумным ужываннем алкаголю і павальнym п'янствам была размыта менавіта «за савецкім часам», калі грамадзяне СССР «стали жыцьлучшэ, стали жыцьвеселей». Аўтар гэтых крылатых слоў – «бацька»-Сталін, які «жалезнай рукою» наводзіў «парадак» у савецкай імперыі, паралельна з жорсткасцю добра-такі прыкладу руку да пашырэння п'янства ў грамадстве шляхам знішчэння ўласнасці: «У калгасе добра жыць – адзін косіць, сем – ляжыць». А затым, ваенай парою, сваю лепту ў гэты працэс унеслі славутыя «наркомовскіе сто грамм». Многія франтавікі як пачалі з іх, так і не змаглі спыніцца ў мірны час. Гэта хвароба не абмінула і партызан...

Таталітарызм, аўтакратыя заўсёды жывуць з п'янствам дружна. На словах, у афіцыйнай пропагандзе такая ўлада быццам бы актыўна змагаецца са злом: пішуцца пастановы партыі і ўрада, ствараюцца таварысты цвярозасці і г. д. Але ўсе антыалкагольныя кампаніі зноў і зноў захлынаюцца ў шматлікіх паперах і балбатні. Вытворчасць і спажыванне алкаголю ў гіганцкіх аб'ёмах не спыняецца.

Па-першае, п'янства і алкагалізм – гэта пастаянная і самая «надзейная» падпора дзяржаўнага бюджету.

Па-другое, што не менш важна для ўлады, людзі, ачмураныя алкаголем, заўсёды паслухмяныя, імі можна выдатна маніпуліраваць, кіраваць. Яны жывуць бяздумна, адным днём. Ім абыякавы не толькі далейшы лёс Айчыны, але і свая доля, будучыня ўласных дзяцей, унукаў і праўнукаў. Неяк агоралі, перабылі гэты дзень – ну і ладна! Такія адносіны да жыцця дакладна супадаюць з няўпэўненасцю, з дачасніцтвам самой таталітарнай аўтакратычнай ўлады, якая не працуе на доўгатэрміновую, стваральную дзяржаўную перспектыву, а заклапочана толькі сваім самазахаваннем.

Нават афіцыйная статыстыка сведчыць, што вытворчыя фонды нашай дзяржавы зношаны на 80 працэнтаў. У таких умовах надзвычай складана папаўняць бюджет самым разумным і цывілізаваным шляхам – вытворчасцю і збытом якасных тавараў і прадуктаў. А таму ён у першую чаргу фарміруеца сёння за кошт самых розных невытворчых

паступленняў: праз грувасткую, заблытаную, грабежніцкую падатковую сістэму, праз бясконцыя штрафныя санкцыі і паборы, праз дзеянасць мытняў. Значную долю ў бюджэце складае выручка ад продажу гарэлкі, «чарніла» і іншых алкагольных напояў. Ён, як і пры савецкай уладзе, «п'яны». А гэта не можа не адбіцца на стане беларускага грамадства.

Для беларусаў даўно настала пара задумацца і паглядзець вакол сябе. Мы павінны ўбачыць, што сёння на свет нараджаюцца тысячы дэбілаў і дэгенератаў, што дзесяткі тысяч нармальных дзяцей становяцца сіротамі пры жывых, ды абыдлелых бацьках, якія ў бесправуднай п'янцы страцілі чалавече аблічча.

Мы павінны зразумець і скалануцца душою і сэрцам: ідзе выраджэнне нацы! Духоўны і моўны занядбад, які пануе на Беларусі, таксама вельмі небяспечны, але яго, калі захацець, можна спыніць і паставіцца на варстаць упушчанае. А вось фізічнае выраджэнне можа зайсці так далёка, што выправіць сітуацыю будзе ўжо немагчыма...

Ніколі не быў і не збіраюся быць ханжоу. За свой век мне даводзілася ўдзельнічаць у самых розных застоліях, бяседах і кампаніях як дома, так і далёка за межамі Беларусі. Ведаю смак не толькі айчыннай казённай гарэлкі або ўшацкай, старадарожскай ці бакштанской самагонкі. Піў знакаміты венгерскі вермут у Кечкемете, дзе яго вырабляюць, абрыкосавую палінку ў гасцінных дамах сербаў і мадзяраў у Каняжы і Субоццы, рэйнскае віно ў «Паляўнічым доміку» Нідэрвальда, смакаваў французскія каньякі і славутае «Бажале» з парыжанамі, не менш вядомае «Кот дзю Рон» з лёнцамі, даводзілася частавацца калекцыйнымі гатункамі італьянскага віна ў рэстаранчыках Рыма, а вясковае сіцылійскае спажываць у час падарожжа па востраве з прыветлівымі гаспадарамі проста на пляжным пяску, каля хваліў Тырэнскага і Іянічнага мораў. Я ўжо не кажу пра дзесяткі гатункаў выдатнага піва, якое з асалодаю пацягваў з важкіх высокіх куфляў ва ўтульных гаштэтах і карчомках Германіі, Швейцарыі, Даніі, Польшчы, Латвіі.

Я нікога не заклікаю да абсалютнай цвярозасці. Гаворка якраз не пра гэта. І агульныя святы, і сямейныя ўрачыс-

тасці, і застоллі для шаноўных гасцей, дзе сваё месца займае чарка або келіх, на Беларусі быў і будуць. На здароўе! Мы – сапраўды гасцінныя, шчодрыя людзі, і гэтая традыцыя – незаганная.

Аднак патрэбна самакрытычна, праудзіва канстатаваць, што многія тысячы ў мінулым разумных, таленавітых і працавітых людзей сёння «балююць» без усялякай на тое прычыны, п'юць у адзіночку, пастаянна з дня ў дзень труцяць сябе алкаголем проста так (а гэта ўжо хвароба, якую неабходна лячыць!) або «заліваюць вочы», каб не бачыць тое, што робіцца ў дзяржаве, каб уцячы ад рэчаіннасці, забыцца (і такія паводзіны – недараўальныя!).

Нягледзячы на ўсе цяперашнія агульныя і ўласныя беды, на жабраче духоўнае і матэрыйальнае існаванне, у якое рэжым загнаў насельнікаў Беларусі, нікому нельга хавацца ад адказнасці за саміх сябе і за сваіх нашчадкаў у п'янстве, нельга ператвараць жыццё ў «пір пад час чумы». Мы не маём права пакінуць аб сабе ганебную памяць у гісторыі чалавецтва, дзе будзе занатавана прыкладна так: жыў некалі на скрыжаванні ўсіх шляхоў Еўропы неблагі народ – беларусы, але яны самі знішчылі сябе – пусцілі свой лёс на самацёк, адракліся ад роднай мовы, культуры, ад сваіх спаконвежчынных традыцый, адмовіліся ад незалежнасці, ад пабудовы сваёй суверэнай дзяржавы, аказаліся разумовымі і фізічнымі слабакамі, зняверыліся, разгубіліся, заблыталіся ў складаных палітычных варунках XX і XXI стагоддзяў і сплісі да зводу на нішто.

Каб гэтага не здарылася, патрэбна сказаць самім сабе: «Годзе! Далей так жыць нельга!»

Калі лёсам нацыі не заклапочаны цяперашні рэжым-пустадомак, то за разум павінны ўзяцца самі людзі, усе грамадзяне Беларусі. І пачынаць трэба з сям'і. Тут закладваецца пачатак маралі, разуменне нармальнага ладу чалавечага жыцця.

У краінах «загніваючага Захаду», супраць якога беларуская афіцыйная прымітыўная прапаганда вядзе беспаспяховую вайну, дзяцей з маленства прывучаюць да прыстойных паводзін у грамадстве, да самастойнасці, да разумнага выбару, да пасільнай працы (нават у самых багатых

сем'ях), выхоўваюць у сэрцах і душах патрыятызм, гонар за сваю нацыю. Гэты вопыт варты пераймання!

Бяспрэчна, што і там ёсць шмат праблем, у тым ліку і з наркаманіяй, п'янствам і алкагалізмам. Усюды не ўсё так праста ў чалавечым быцці. Але гэтыя праблемы ў цывілізаваных краінах пастаянна кантралююцца і вырашаюцца як уладамі, так і ўсім грамадствам: у сям'і, у школах, у ВНУ, у працоўных калектывах.

Думаю, што і мы, калі возьмемся за гэту справу ўсенародна, зможем выправіць становішча. Мяне радуе і надзяляе аптымізм тое, што ўсё больш і больш беларускіх юнакоў і дзяўчат адпрэчваюць алкаголь і нікацін. Яны хочуць жыць паўнакроўна, цывілізавана. Іх да гэтага вымагае нават сам адмоўны прыклад бацькоў, які заўсёды перад вачыма. Акрамя таго, ёсць яшчэ і прыродны інстынкт самазахавання.

«Печечка, сынок, уставай!...» Тая старая жанчына, якую я згадваў у пачатку, проста будзіла, падымала з мёрзлага долу свайго роднага п'янага недацёпу. Але яна, сама таго не ведаючы, прамовіла сімвалічныя, важныя для ўсіх беларусаў слова.

Нават калі сыходзіць з састарэлай тэорыі Дарвіна, то і яна паказвае, што чалавек узніяўся з карачак не для таго, каб зноў на іх упасці. Ён узніяўся, каб бачыць не толькі вузенькі лапік долу, а свободна, вольна глядзець на шырокія зямнія абшары і ў высокое неба.

Кожны народ павінен цвёрда стаяць на нагах, мець цвярозы разум. Толькі тады ён зможа адрозніць прауду ад хлусні, здолее зрабіць правільны выбар, каб будаваць годнае, культурнае і заможнае жыццё сабе і сваім нашчадкам.

«Народная воля», 26 ліпеня 2002 года

Шчаслівай долі табе, Украіна!

Яшчэ з маладых гадоў у май сэрцы, якое поўніца нерушнай любоўю і шчымлівым сыноўнім болем за Маці-Беларусь, сваё незаступленае месца займае і Украіна. Ад-

былося гэта дзякуючы ўкраінскай народнай песні, паэзіі, якія праз стагоддзі яднаюцца з беларускім фальклорам, са словам нашых паэтаў.

Да таго, як трапіць на гасцінную суседню зямлю, я неаднойчы прамаўляў у думках і ўслых вольналюбівія радкі геніяльнага аўтара – украінскага народа, захапляўся і пакутаваў над імі:

Гей у лузі червона калина, похилилася.
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підімемо,
А ми нашу славну Україну розвеселімо.

А поруч наплывалі ў душу, скаланалі яе выбуховай сілай няскораных, нястрымных пачуццяў поклічныя строфы Тараса Шаўчэнкі, Івана Франка, Лесі Украінкі. Відаць, ніхто з паэтаў у цэлым свеце не скажаў і не скажа пра сваю еднасць, роднасць з Айчынай лепей, чым вялікі Кабзар:

Я так іі, я так люблю,
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога,
За неё душу погублю!

Цяпер, калі я ведаю, хоць з большага, гісторыю братняга народа, калі пераклаў вершы не толькі Тараса Шаўчэнкі, але і блізкіх па часе змагароў і пакутнікаў за свабоду Васіля Стуса, Васіля Сіманенкі, творы сучасных паэтаў, калі паблukaў вуліцамі і плошчамі залатога Кіева, непаўторнага Львова, дарогамі і сцежкамі Чаркашчыны і Сумшчыны, Харкаўшчыны і Ровеншчыны, Валыні і Закарпацця, Херсоншчыны і Данеччыны, калі неаднойчы ўзнімаўся на Чарнечую тару, дзе святая магіла Кабзара, і співаў з украінскімі пабрацімамі ля яе падноўжа «Заповіт», маё адчуванне Украіны, любоў і гордасць за яе бязмерна паглыбліся. Да скону дзён са мною будуць стромы і велічная плынь Дняпра, Халодны Яр, палыновыя стэпы, кралявецкія ручнікі...

Воля і праўда Украіны, якая сёння цяжка, з вялікімі намаганнямі, але настойліва і нястрымна крочыць наперад па шляху незалежнасці, грунтуеца на неўміручым, аб'ядноўваючым усіх украінцаў, дзяржаўным слове Кабзара, на герайчнай самаахвярнасці лепшых яе сыноў і дачок, якія

набліжалі гэтыя радасны дзень, на самаадданасці цяпешашніх яе працаўнікоў, якія шчыруюць на шырокім полі свабоднага жыцця.

Сардэчна віншую братні народ з Днём незалежнасці, жадаю шчаслівай долі!

Верш, які я хачу прапанаваць у канцы віншавання, добра ведаючы на Украіне. Ён перакладзены на ўкраінскую мову, часта друкуецца, гучыць па радыё і на тэлебачанні. Але, як мне думаецца, яго варты змясціць на старонках «Народнай волі», бо пісаўся ён не толькі для ўкраінцаў, а, можа, найперш для беларусаў.

Беражы сябе, Украіна!

Край святы паўстае на руінах,
Каб задыхаць на поўныя грудзі...
Беражы сябе,
Украіна,
Бо другой Украіны не будзе.

На шляху да свободы павінна
Ты не ведаць ні страху,
Ні зморы.
Беражы сябе,
Украіна,
Ад Палесся да Чорнага мора.

Беражы ад ліхіх чужаніцаў
Родны сцяг,
Што з'яднаў у полосах
Залатыя палі пшаніцы
І блакіт неабдымных нябесаў.

Беражы добрай долі пачатак,
Хай надзеяй праменяцца вочы
Гожых парубкаў і дзяўчатаў,
Што табе ўзлёт і веліч прарочаць.

Слава продкаў нанова ўваскрэсне,
У цябе ад бяды ёсьць замова –
Непаўторныя ў свеце песні
І Шаўчэнкі дзяржаўнае слова.

Каб нямой не рыдаць на руінах,
Каб не гнуцца рабыніяй ніколі,

Беражы сябе,
Украіна,
Беражы сябе,
Украіна!..

Ад цябе мы навучымся волі!

«Народная воля», 24 жніўня 2002 года

Нішто не заменіць свабоду

Мне цікава было азнаёміцца з артыкулам Юрыя Тапарашава «Компания ООО: объединение объединенного общего, или Добро пожаловать на волю!». Падзяляю многія вывады, якія вынікаюць з развагаў пра ўзаемаадносіны сродкаў масавай інфармацыі з уладаю, і прымаю ягонае запрашэнне – выйсці на волю.

Пра тое, ці здольны пісьменнікі ствараць незалежныя літаратурныя выданні, пускацца ў свабоднае плаванне і як мне бачыцца яно, скажу пазней. Праблем тут шмат. Літаратурныя выданні ў паруцінні з масавымі газетамі і часопісамі маюць сваю спецыфіку ва ўсіх аспектах: ад творчага працэсу і да прыцягнення падпісчыкаў і чытачоў. Але не так страшны чорт, як яго малююць. Тым больш, што пэўныя вопыт ужо маецца. Скажам, рэдакцыя часопіса «Полымя» да сённяшніх мітрэнгаў пабыла ўжо ў іншым «холдынгу-калгасе» – выдавецтве «Полымя», а затым з 1994 года складаная эканамічнае сітуацыя выправіла яе на пэўную самастойнасць. Усе апошнія гады дзяржаўная датацыя часопісу скарачалася пастаянна і няухільна. А таму, дзякуючы працпрымальнасці калектыву рэдакцыі, доля уласных сродкаў ва ўсіх выдатках, якія патрабаваліся для выпуску «Полымя», даходзіла да 40 працэнтаў...

А пакуль што некалькі развагаў адносна цяперашняй сітуацыі з літаратурнымі выданнямі. Ва ўсёй гэтай «холдынгава-калгаснай» гісторыі мне найбольш шкада, што знішчаны высакакласныя, ініцыятыўныя, згуртаваныя рэдакцыйныя калектывы. Акрамя таго, зламаны асабістыя лёссы многіх таленавітых людзей. На вялікі жаль, у таталі-

тарной дзяржаве, калі чалавеку трэба рабіць выбар, кавалак хлеба і страх перад уладаю часта пераважваюць сумленне і гонар. Большасць супрацоўнікаў рэдакцый у знак пратэсту пакінулі іх, не сагнуліся. Але пэўная частка змірлася з беззаконнем і гвалтам уладаў і наступіла на горла ўласнай песні. Я не апраўдаю гэтых людзей, але і не асуджаю. У іх будзе яшчэ час пагаварыць шчыра і сумленна са сваёй душою, з самімі сабою на гэтую балочную тэму. А наогул, беларусам трэба помніць мудрыя слова вялікага рускага пісьменніка М. Салтыкова-Шадрына: «Не надо путати начальство с Отечеством».

І канешне ж, баліць душа за свае часопісы, якія неслі сапраўды таленавітае, жывое пісьменніцкае слова да людзей, адстойвалі гуманістычны пачатак, праўду і справядлівасць у нашым цяжкім быцці.

А што чакае наперадзе літаратурныя выданні пад наглядам холдынгу? Я – не правіцца, але маю немалы жыщёвы і прафесійны вопыт, які дапамагае рабіць нейкія прагнозы.

Па-першае, эканамічны калапіс, які назірае ў краіне, не дазваляе рэжыму раскідвацца мізэрным дзяржаўным бюджетам направа і налева. Напісаў гэтыя слова – і ўсміхнуўся. Тут можна і пакаламбурыць. Цяперашняя ўлада, як няверны муж. пастаянна ходзіць «налева». Ёй у першую чаргу патрэбна выплочваць пенсіі (на штодзённы пакет кефіру і батон) свайму электарату, зарплату разбухламу вертыкальному аппарату і шматлікім сілавікам – сваёй падпірцы, а таксама падкормліваць свой прапагандысцкі рупар: презідэнцкая газеты на чале з «Советскай Беларуссіей», радыё і дзве праграмы тэлебачання. А ўсіх іншых бюджетнікаў – працаўнікоў сферы аховы здароўя, адукацыі, навукі і культуры і г. д. – улада фінансуе, як і было «за савецкім часам», па астатковым прынцыпе. Прыйтым тэты астатац сягоння амаль што віртуальны, няўлоўны.

Марна спадзявацца, што ў сваіх штодзённых баталіях за выжыванне, за ўтрыманне на паверхні рэжым будзе кла-паціца пра літаратуру, пра нейкія выданні. Канешне, на хвалі эйфарыі (нарэшце падгрэблі пад сябе непаслухманныя рэдакцыі!) улада паабязала сваім стаўленікам, што будзе падтрымліваць іх з бюджету, ведамаснай падпіскай.

І, безумоўна, яна можа прымусіць бібліятэкі выпісваць часопісы і «ЛіМ». Але ж і бібліятэкі сёння ледзьве ліпяць, дыхаюць на ладан. Адкуль ім узяць на гэта грошы?

Па-другое. Я ўважліва назіраю за «працэсам», які, як сказаў М. Гарбачоў, «пайшоў». Дапускаў, што сам скандал выкліча ў пэўнай часткі чытачоў хоць нейкую цікавасць да «новай прадукцыі». Нічога падобнага. На другое паўгоддзе ведамасная падпіска, скажам, на часопіс «Полымя», скрацілася ў два разы, а індывидуальная – больш чым у трэ разы! Стаяць незапатрабаванымі часопісы і ў кіёсках. А тыражы, пазначаныя ў выхадных дадзеных, – чарговая хлусня холдынгаўцаў.

Пакуль што новаствораныя рэдакцыі карыстаюцца бытymі напрацоўкамі. Надалей, калі старонкі літаратурных выданняў поўнасцю запалоніць шэрасць, цемрашальства, славяна-сабораўскі чартапалох, яны бясплацна сканаюць. Каму патрэбны шэсць таўталагічных, ідэалагічна зашораных блізнятаў, якія не маюць дачынення да сапраўднай літаратуры?

Па-трэцяе, выклікае сумненне і далейшы лёс самога «холдынгу-калгаса», або РВУ (сімвалічна гучыць нават абрэвітура – рув!) «Літаратура і мастацтва», якая прызначана, па словах стваральнікаў, «згуртаваць нашу творчую інтэлігенцыю», «узняць аўтарыгэт Саюза беларускіх пісьменнікаў, прэзыж нацыянальнай беларускай (?! масла масленае. – С.З.) літаратуры, павысіць аўтарыгэт і ролю беларускай мовы ў нашым грамадстве». Людзі, якія паталагічна ненавідзяць усё беларускае: гісторыю, традыцыі, мову, якія далёкія ад літаратуры, якія саманадзейна ўзяліся за выдавецкую справу, дзе нічога не петраць, гэтага ніколі не зробяць.

Пацвярджэнне такога прагнозу – тыя нумары выданняў, якія холдынг паспей выпускніць. Паглядзіце, якімі неахайнымі яны сталі ў стылі, у мове, у элементарнай пісьменнасці. Я ўжо не кажу пра змест. Хутка над гэтай кантораю можна будзе павесіць шыльду: «Тут выдаюцца непісьменныя пісьменнікі».

Магчыма, што холдынг яшчэ нейкі час будзе цялёнкацца ў беларускім выдавецкім моры, але хутка ён пачне выпускніць прадукцыю, якая не мае дачынення да літаратуры, і, канешнне ж, на рускай мове.

А цяпер – пра малаабжытую, галодную і халодную, але ўсё роўна такую прывабную, прыщагальнную для смелых, самадастатковых людзей волю. Трэба самаўрытычна канстатаваць, што беларускія пісьменнікі ў асноўнай сваёй масе баяцца свабоды. Наша творчая арганізацыя – гэта беларускае грамадства ў мініяцюры. Тая ж самая разгубленасць, безыніцыятыўнасць, абыякавасць да свайго лесу. Дзеци савецкай сістэмы, якая вылучала пісьменнікаў, адорвала рознымі рэгаліямі, званнямі, кватэрамі, дачамі, выпускам збораў твораў і выбраных і г. д., яны таксама прывыклі спадзявацца, што дзяржава заўсёды будзе клапаціцца пра іх. У сённяшніх абяздоленых, загнаных у кут жабрачага існавання пісьменнікаў і зараз застаецца такі ж утрыманскі настрой.

І ўсё ж у апошняя гады ў інфармацыйнай просторы Беларусі з'явіліся незалежныя літаратурныя, культуралагічныя выданні. Яны розныя па змесце і якасці. Яны не выдаюцца рэгулярна. Некаторыя з іх больш падобныя да альманахаў. Але гэтыя выданні ёсць і працуюць.

Канешне ж, ва ўмовах суцэльнай русіфікацыі грамадства, абмежаванай колькасці беларускамоўных адданых чытачоў, нагнітання ўладаю варожасці да пісьменнікаў, да іхняга слова пускацца ў свабоднае плаванне страшнавата.

Але я хачу падбадзёрыць сваіх калегаў. Свабода слова патрэбна не толькі пісьменнікам, журналістам і наогул тым, каго называюць інтэлігенцыяй. Людзі, занятыя іншай, не звязанай са словам працай, думкамі пра хлеб надзённы, таксама не лічаць смелую, праудзівую літаратуру або журналістыку нейкай раскошчу, без якой можна абысціся. Выказвацца і быць пачутым – гэта спрадвечная патрэба чалавека. Грамадства, якое пазбаўлена свабоднага слова, становіцца піхічна хворым. Нівыказаныя думкі дэфармуюць, разбураюць чалавечую свядомасць.

Таленавітыя пісьменнікі, якія асмеляюцца стварыць незалежныя літаратурныя выданні, знайдуць свайго падпісчыка і чытача. Беларуская мова тут – не перашкода. Тоё, што неабходна людзям, яны прачытаюць абавязкова.

У іншых постсавецкіх краінах нашым калегам таксама цяжка працаваць ва ўмовах дзікага рынку, але ўсё ж прасцей. Улады перадалі ім ва ўласніць будынкі і памяшканні

Саюзаў пісьменнікаў, рэдакцый літаратурных выданняў, дамы творчасці, кнігарні і г. д. Частка гэтай нерухомасці здаецца ў арэнду, і за вырученыя сродкі наладжваеца выпуск часопісаў, кніг. Акрамя таго, у многіх дзяржавах урад выдзяляе гранты пад канкрэтныя літаратурныя праекты.

У нас жа ўсё наадварот – улада нахабна, незаконна адабрала пісьменніцкую маёмасць.

Але не трэба падаць духам. Першапачатковы капитал, матэрыяльную базу для стварэння незалежнага выдання знайсці, хоць і з вялікімі цяжкасцямі, можна. Перш за ўсё – гэта свае магчымасці. Яны, безумоўна, невялікія. Тым не менш, нешта сабраць удавца і з нашых, ушчэнт збяднелых кішэніяў. Спонсараў, рекламадаўцаў, якія могуць падтрымаць перспектывную ідэю, у нас покуль малавата, але ёсць і яны. Акрамя таго, маецца магчымасць звярнуцца па дапамогу да замежных дабрачынных фондаў. Трэба толькі быць больш ініцыятыўнымі і разваротлівымі. Пад ляжачы каменем вада не цячэ.

А далей усё залежыць ад таго, як створаныя выданні пакажуць сябе перад падпісчыкамі і чытачамі, ці змогуць прыцягнуць увагу. Вартое – выстайць, шалупінне, графаманія – адвеюцца. Што б ні было, а, як сказаў адзін з лепшых беларускіх выдаўцуў Міхал Дубянецкі: «Трэба рызыкаваць!»

І вось рэзюмэ: беларускім пісьменнікам не застаецца нічога іншага, як абжываць свабоду, напаўняць яе цяплом і святлом сваіх здольнасцей і талентаў.

«Абажур», № 22–24 за 2002 год

З кукішам у кішэні або з адкрытым забралам?

Стаяць за праўду і справядлівасць цяжка?

Так.

Небяспечна?

Канечне ж.

Бесперспектыўна?

А вось калі на гэтае пытанне нехта адкажа станоўча, я не пагаджуся, а скажу: відавочны самападман і самаапраўданне, даражэнкія. Гэта ўжо, прабачце, рэцыдыў сталіншчыны.

Вядома, што выхаваныя ў атмасфери страху, пад гнётом крывавай дыктатуры, той злавеснай сістэмы, дзе сполучаліся бравурныя песні і маршы, пераможная працоўная рапарты з гулам сталінскіх начных «чорных варанкоў», з катаржнымі буднямі мільёнаў людзей за калочым дромам кантнагераў, з рэвалверным і вітовачным пошчакам у Курапатах, Цівалях і тысячах іншых месцаў расстрэлаў, многія тутэйшыя змалку хутка засвойвалі шкурніцкую ісціну, што «адзін у полі – не воін», што «плётка абух не пераб’еш», што «мы – людзі маленкія, ад нас нічога не заўлежыць». Такая «цвярозая мудрасць», такія правілы паводзінаў бытуюць у нашым грамадстве і зараз.

Калі паслушаць тое, што гаворыцца сёння на кухнях каля пустых халадзільнікаў, у чэргах па аплаце камунальных паслуг, у аптэках і паліклініках, у прадуктовых крамах, у калідорах ля кабінетаў розных чыноўнікаў, на сходах прадпрымальнікаў, то здаецца – гарачыню справядлівага гневу, абурэння і адчаю можна было б растапіць усе льды Арктыкі і Антарктыкі. Усе разумеюць: «Так жыць нельга!». Але далей кухняў і чэргаў змаганне за справядлівасць, за годнае жыццё не прасоўваецца. Хваляванне людскіх душаў і сэрцаў ідзе «у свісток», не мае разумнага, стваральнага кірунку. А паралельна з гэтым у грамадстве пад ціскам таталітарных абставін плодзіцца вялікая плюйма двурушнікаў, халуёў, прадажнікаў, калабарантаў, сексатаў, стукачоў, паклёнікаў.

Што і казаць, сітуацыя бязрадасная. Тым не менш, кожнае выключэнне з гэтых рабскіх, шкурніцкіх паводзінаў людзей дае нам вельмі важны урок, каб aberагчы грамадства ад суцэльнага цынізму і беспрынцыповасці, каб раскальхаць беларускае царства абыякавасці, дачасніцтва і са-маедства.

Далёка хадзіць не будзем. Звернемся да пасляваеннага часу. 1946 год. Культ крывавага тырана Сталіна, які ўмацаваўся ў трыццатыя гады, узнесены на новую прыступку

неймаверна цяжкай, шматмільённа ахвярнай перамогай над фашызмам. Яго імя з ранку да вечара гучыць у радыё-эфіры, хваласпевам дыктатару, ягонымі партрэтамі запоўнены старонкі газет і часопісаў. Здаецца, што можа парушыць гэтую «ідэлію»? Хто асмеліцца не згадзіцца, хоць у нечым, з палітыкай, якую праводзіць Сталін і ягоныя падручныя ў агромністай савецкай імперыі, адгароджанай ад усяго свету «жалезнай заслонай»?

Але такая сіла знайшлася. Прытым не дзе-небудзь, а ў Беларусі. Студэнты Глыбоцкага і Пастаўскага педвучылішчаў, юнакі і дзяўчата, якім было па 16–20 гадоў, не мірацца з цемрашальствам, кідаюць выклік тырану і ўсёй сталінскай сістэме. Яны арганізоўваюць «Саюз беларускіх патрыётаў» і пад Пагоняй і бел-чырвона-белым сцягам даюць прысягу: «Я (называецца імя і прозвішча), уступаючы ў Саюз беларускіх патрыётаў, прысягаю перад Бацькаўшчынай і беларускім народам, што заўсёды буду верны ідэалам свабоды і незалежнасці Беларусі...»

Моладзь не ставіла тэрарыстычных мэтаў. Яна выступала супраць русіфікацыі Беларусі, абараняла яе самастойнасць, родную мову, нацыянальныя традыцыі. Але і гэтага было дастаткова, каб рэпрэсіўная машына бязлітасна патрушчыла лёсы маладых людзей. Іх асудзілі на 15–25 гадоў пазбаўлення волі.

У дзяяннях моладзі прысутнічалі наіұнасць і рамантызм. І тым не менш, гэта быў гераізм, які яны аплацілі высокай цаною. Тыя з іх, хто выжыў, і сёння не шкадуюць, што разышліся на такі смелы крок. Вось што гаворыць Васіль Мядзелец: «Мы былі галодныя і халодных, мы не мелі маладосці – яна была бессаромна распята на калючым дроце. Але ж не шкадуем ні аб чым. Бо заставаліся людзьмі і тады, калі большасць спявала хвалу тырану. І тады, калі былі ў няволі. І калі вярталіся з лагераў. Дзе б мы ні знаходзіліся, жылі думамі пра свой народ і сваю Бацькаўшчыну. Так хочацца ічасця роднай Беларусі. Выживем мы як нацыя толькі тады, калі ўсе аб'яднаемся вакол нацыянальнай ідэі. Іншага шляху проста няма. Не бывае так, каб народ быў вольны, незалежны, калі ён не ўсведамляе сябе народам, нацыяй. Мне хацелася б, каб пра эту памятала перш за ўсе наша моладзь».

А гэта слова Станіслава Савіка, маладосць якога забрала Калыма: «Гляджу, слухаю, прысёшы ў вольны час перад тэлевізарам, што адбываецца ў нашай Беларусі. І сум бярэ: калі ж у нас усталоецца нармальнае жыццё? Быццам сам лёс падарыў нам, беларусам, шанц выбіцца на дарогу. Але нас цягне назад, да таго, што было. Няздатныя думаць самі за сябе, не можам быць гаспадарамі ва ўласным доме. Столькі пакут прынята, столькі ахвяр прынесена дзеля таго, каб Беларусь была вольнай і ічаслівой! Няўжо гэта ўсё дарма?»

Не, не дарма! Гэта адказ нашай моладзі, якая сёння расце на Беларусі, якая не можа прымірыцца з чарговым цемрашальствам, што навісла над намі. Як бы ні хацелі ўлады жорсткім рэпрэсіямі стрымаць імкненне юнакоў і дзяўчата да свабоднага, цывілізаванага жыцця, гэта ім не ўдасца. Прыклад выпускніцы сталічнай школы № 1 Тані Елавой, якая за ўдзел у акцыі пратэсту трапіла з экзаменаў у спецпрыёмнік на Акрэсціна, сведчанне гэтаму.

Некаму здаецца, што нічога асаблівага дзяўчына не зрабіла: размаўляе па-беларуску, хоча быць свабодным чалавекам. Але ў сённяшніх умовах і гэта – вялікая мужнасць. Я шчаслівы, што ў нас ёсць і яшчэ падрастаюць сотні тысяч такіх славных маладых людзей, як Таня. Светлая будучыня Беларусі непазбежна будзе ў іхніх руках, стане іхнім радасным лесам!

Я ведаў многіх таленавітых, разумных, ды палахлівых людзей, якія так і перабылі ўсё сваё жыццё з кукішам у кішэні, якія спальвалі сэрца і душу, не прымаючы, асуджаючы, ненавідзячы гвалт, што чыніцца над Беларуссю і над імі самімі, але сядзелі, як мышы пад венікам, асцярожнічалі, маўчалі. Толькі тады, калі яны адчуvalі за спінау дыханне смерці, дыханне вечнасці, – пачыналі гаворыць смеља, раскавана, шчыра і безаглядна. І галоўным у іхніх споведзяx заўсёды было шкадаванне, што жыццё прайшло марна: у нястачы і беспрытульнасці, у двурушніцтве, прыстасавальніцтве і хлусні...

Дык як жа трэба жыць, як адстойваць сваю нацыянальную і праста чалавечую годнасць, сваё права на прыстойнае жыццё: з кукішам у кішэні або з адкрытым забралам?

Самы выдатны адказ і прыклад дае ўсім нам Васіль

Быкаў – апостал праўды і мужнасці. З ваеннай пары і да самага апошняга дня з адкрытым забралам ён ішоў за справядлівасць, за незалежную дэмакратычную Беларусь, за годнае жыццё свайго народа.

На кнізе «Доўгая дарога дадому» Васіль Уладзіміравіч напісаў па вяртанні з Прагі такі радок: «Дарагому Сярожу Законнікаву, да якога здаўна прыкіпела сэрца, – гэтая споведзь душы». І я да скону буду помніць усё, аб чым гаворыцца ў кнізе, у ягоных лістах да мяне, аб чым гаманілі пры сустрэчах.

У адным інтэрв'ю на пытаннне: «Які лёс, на вашу думку, асабліва варты жалю і наракання?» – Васіль Быкаў адказаў: «Любоў да дзяржавы, якая яго ненавідзела». Які цяжкі радок! Колькі ў ім спрэсавана ўсяго!

Чалавек, які адстойвае свае погляды, сваю беларускасць, сваю Айчыну, заўсёды на роднай зямлі быў белай варонаю. Дзікунства. Але, на жаль, гэта рэалія нашага жыцця. Вось і нядаўна я пачуў ад, прафесійнага суайчынніка такія перлы: «Ничего из вашей Беларуси не выйдет. Мы все равно загоним ее в Россию. Давно пора уничтожить этот дурацкій язык и всех вас – националистов». Знішчальны адтор гэтых «стратэг» ад мяне атрымаў, але ж колькі такіх ваяўнічых цемрашалаў блытаеца па нашай зямлі...

Дзікая сіла не сунімаеца. Шмат выпрабаванняў яшчэ чакае нас. Тым не менш, следам за сваім старэйшым сябрам, чыё светлае імя заўсёды абараняў і буде абараняць ад нападкаў любых прайдзісветаў, я іду па жыцці таксама з адкрытым забралам. І ніколі не шкадую. Хоць гэта труціцькроў, спальвае нервы, прыносіць безліч непатрэбных клюпатаў, але дазваляе адчуваць сябе не палахлівым рабом, а чалавекам.

Сутнасць годнага, прыстойнага чалавечага жыцця, як мне ўяўляеца, заключана ў адной кароткай фразе, якая жыве ў душы, але не прамаўляеца без самай пільнай патрэбы. «Гонар маю!» – усім сваім мужнім жыццём і геніяльнай, непераўзыдзенай творчасцю сказаў Васіль Быкаў і адышоў у вечнасць.

Дай Бог і нам прамовіць з чыстым сумленнем пры развітанні з белым светам гэтыя слова!

«Народная воля», 15 жніўня 2003 года

Як засланіць Марынку ад хіжкіх вятроў?

Апошнім часам маё жыццё напоўнена асаблівым змесцам і сэнсам. Ідзе ўжо чацвёрты год, як я ўзведзены ў высокі і адказны ранг – стаў дзедам. Побач са мною засвойвае гэты белы свет унук Францішак. Яму дзесяць месяцаў. А яшчэ часта вечарам у пятніцу і раніцай у суботу наша кватэра асвятляецца мітай усмешкаю і абуджаеца вясёлым, звонкім галаском унучкі Марынкі. У будныя дні яна занятая – ходзіць у дзіцячыя садок. Марынцы трэバюць паловаю гады. Якраз той узрост, калі адбываеца актыўнае, дапытлівае спасціжэнне навакольнага свету.

У нашым сённяшнім прымітывістичным, паныльным, маральна і матэрыяльна прыгнечаным грамадстве, дзе ўсе праблемы і гаворкі на кухнях, у чэргах зводзяцца да змагання за кавалак хлеба, да жабрачых заробкаў і пенсій, да бясконцай, пустой таўкатні вады ў палітычнай ступе, у якой боўтаеца адзіны «герой», да алагічных, псіхічна вывернутых ацэнак рэчайснасці замбаваным электаратам, Марынка падаеца мне сапраўднай, неардынарнай асобаю, аптымістычнай настроеным чалавекам, з якім цікава, прыемна і радасна быць разам. Тым больш што нашыя стасункі знаходзяцца пастаняна ў развіцці, у дынаміцы, маюць перспектыву.

Як і ўсе дзеци, Марынка любіць гуляць на волі, на свежым паветры. Але нашыя вылазкі ў свет не абмяжоўваюцца толькі дваром з пясочніцамі, горкамі і арэлямі. Кожны раз мы пракладаем новы маршрут па яе родным горадзе Мінску, па стаціі нашай незалежнай, суверэнай дзяржавы. Гэтыя слова я падкрэсліў невыпадкова.

На гэты раз, у нядзелю, мэтаю вандроўкі было Траецкае прадмесце. Надвор'е не надта спрыяла нам. Хоць сонца было зыркім, але часта ўсчинаўся сцюдзёны вецер, парывы якога білі ў твар. І тады Марынка ўскліквала: «Дзядулія, будзем хавацься!» Я браў яе на руці, захінаў, затуляў ад ветру, і так мы крочылі далей.

Вандроўка з самага пачатку адпрвала сустрэчамі. Недалёка ад дому на галіне клёна, што навісае над тратуарам,

сядзеў даўно знаёмы нам «карык». Так Марынка называе варон з іхнім заўсёдным «кар-кар!». Гэты «карык» круціца калі людзей – ля кіёскаў, ля булачнай, на аўтобусным прыпынку. Варона стала амаль што ручной, можа нават браць хлеб з далоні. А яшчэ яна любіць пабалбатаць. Пасля нашага прывітання варона нешта доўга расказвала, прытым у руху ў яе было ўсё: і галава, і крылы.

Затым мы паназіралі за «мяўчыкам» – кошкою з суседняга дома, якая выйшла, каб пагрэцца на сонейку ў зацішку паміж кустоў. Не абмінулі і галубоў, вераб’ёў, якія сноўдалі па газонах, па асфальце, шукаючы спажыву. Да «братоў нашых меншых» Марынка, як і кожнае малое, хінецца з вялікай цікаўнасцю і любоўю.

Аўтобус давёз нас да Траецкага прадмесця. Там мы наведалі Дом прыроды, дзе працуе выставка «Жывёлы ў нашым доме». Марынка ўпершыню ўбачыла не па тэлевізары, а на яве экзатычных божых стварэнняў: кракадзіла, пітона, мангуста, тушканчыка, малпачку, паўднёвых птушак. Яе захапленню не было мяжы, яно высвечвалася ў вачах, на тварыку. Цікава, але ўсю гэтую экзотыку Марынка ўспрымала без воклічаў, тупала ад клеткі да клеткі не спяшаючыся, паважна, як гаспадыня. Яе здзівіла зусім іншае. Збягтэжана Марынка пазірала на падлеткаў, якія шумна, з выкрыкамі, з мацоканнем уварваліся на выставу, пачалі дражніць, злаваць звяркоў, хапаць іх рукамі. Малпачка, у якой паўшабелкі паспрабавалі адабраць пячэнне, зреагавала маланкава. Сваімі вострымі кіпцікамі яна паласнула аднаму боўдзілу па руцэ. Толькі тады разбэшчаны гурт крыху прышішэў...

Мы доўга блукалі пасля па дворыках прадмесця, аглядалі зграбныя, прыгожыя будынкі, яркія чырвоныя чарапічныя дахі, каваныя агароджы, металічныя лесвіцы. Было бачна, што куточак старога Мінска спадабаўся Марынцы, што яна адчувае ў ім нешта крэўнае, роднае, сваё. Гэтае адчуванне, як мне падалося, не парушыў і звыклы непрырабны малюнак.

У прадмесці, як сведчанне таго, што тут у пятніцу і суботу балівала мінская «залатая моладзь», паўсюль валяліся пабітыя пляшкі з-пад гарэлкі і піва, патрушчаныя плас-

тыкаўвия ёмістасці, абгорткі ад пячэння, цукерак і марожана. Марынка зрэдку аглядалася на шоргат смецця, якое ганяў па дворыках вецер, і па-дарослому, разважліва казала: «Тут мнёга какі...» І мне падумалася: «Праўду кажаш, мая ўнучачка. Добрая мятла павінна паходзіць не толькі тут, але і па ўсёй беларускай рэчаінасці!»

Потым мы стаялі ля помніка Максіму Багдановічу. Я сказаў: «Гэта, Марынка, наш слаўны паэт, дзядзька Максім. Ён напісаў для нас выдатныя вершы. Ты ж любіш вершы?» Унучка маўчала, углідалася ў ablічча паэта і толькі пасля ціхен'ка прашаптала: «Любу... Максім... Дзякую...» Слова «дзякую» Марынка ведае даўно, стараецца прамаўляць яго як часцей, але тут яно прагучала так сівалічна, так да месца, ад чаго маё сэрца аж затрымцела. Божа мой, маленькая беларусачка, яшчэ не ўмеючы добра гаварыць, сказала беларускаму генію паэзіі тое слова, якое да гэтага часу, праз стагоддзе, не сказаў на ўесь голас цэлы народ! Дасюль яшчэ не пачуў гэты народ, «цёмны, сляпы, быццам крот», ні Багдановіча, ні Багушэвіча, ні Купалу, ні Коласа, ні Гарэцкага. Загнаны ў клетку дэнацыяналізацыі, задураны цемрашальскімі міфамі, цынічнай хлуснёю ў гады царызму і ў савецкі час, ён не чуе сваіх прарокаў. Яму падсоўваліся і падсоўваючыца зараз іншыя куміры...

Мой добрыя знаёмы, слынны спявак Міхась Жылюк, які спяшаўся ў оперны тэатр на рэпетыцыю, прыпыніўся ля нас, усмешка асвятліла ягоны твар: «Добры дзены! Бачубачу, як радуецца дзядуля ўнучцы. Да Максіма завіталі...- Раствуць беларусы!»

А я глядзеў спеваку ўслед і думаў: «Так... Нягледзячы ні на што, беларусы нараджаюцца і растуць. Але ў якіх умовах! Займець дзіця сёння стала подзвігам. Паспрабуй яго так, як належыць, накарміць, апрануць, абуць. А яшчэ заплаціць за прытулак, бо маладыя сем'і ў пераважнай большасці сваіх кватэр не маюць. Да гэтых непасільных клопатаў, якія спальваюць нерви, дадаецца і яшчэ адзін: як маленькі беларус будзе пачувацца ў сваёй дзяржаве, што сапраўды беларускае тут зможа ўбачыць, адчуць і засвоіць ён?»

А час падбіраўся пад абед. Пара кіраваць дахаты. Але ў праграме нашай вандроўкі было яшчэ метро, дзе Марын-

цы надта падабаецца эскалатор. А таму мы паступова асвойаем тыя станцыі, на якіх ён ёсць.

Вечер усё не сунімаўся, і да метро мы вырашылі дабірацца на трамвай. На прыпынку ля бальніцы было шматлюдна: нервова зацягваліся цыгарэтным дымам дзве кабеты з азызлымі, спітымі тварамі, ля іхніх ног месціліся брудныя пакеты з пустымі пляшкамі, сноўдалі некалькі мужчын з паднятымі қаўнярамі паліто, ля сцяны, захінуўшыся ад ветру, гаманілі пра свае хваробы бабулькі, а лавачку ўладарна акупаваў чалавек ладнага ўжо веку, можа, гадоў сямідзесяці пяці. Быў ён на добрым падпітку. Адзенне і абутак мужчына меў неблагая, амаль новыя, але недагледжанасць, неахайнасць бачыліся ва ўсім: плямы на расшпіленай, расхрыстанай карычневай куртцы і на пралетарскага колеру шаліку, пакамечаная, брудная кашуля, якая выпаўзла з-пад папругі, даўно неваксаваная, залепленая гразёю чаравікі. Звесцішы важкую слівіну сіняга носу, выпнуўшы засліненую ніжнюю губу, ён драмаў. Але тады, калі побач з лавачкаю праходзілі людзі, учуўшы іхнія крокі, мужчына на нейкія імгненні выплываў са сваёй п'янай дрымоты, расплющчваў очы і крычаў хрыплым голасам: «Долой генсека!» Меў на ўзвaze ён, відаць, не Брэжнева, пры якім была не толькі даступная кожнаму гарэлка, але і танная каўбаса, а Гарбачова, які «развалил великий и могучий Советский Союз». Так успрымае падзеі нядайняга мінулага старэйшы пласт беларускага электарату. Зрэшты, хто яго ведае, каго меў на ўзвaze мужчына. Але свой выкрык ён паўтараў метадычна і ўпартка. Пад такім своеасаблівым акампанием мы з унучкаю селі ў трамвай...

У метро на станцыі, аб'яўленай як «Плошча Незалежнасці», выходзім з вагона. А на сценах – агромністая літары «Плошча Леніна». Калі б Марынка ўмела чытаць, то была б шакіраваная гэтымі дзівосамі.

Некалькі разоў праехалі на эскалаторы і выйшлі на плошчу. А тут і сапраўды пад прыглядам супрацоўнікаў КДБ стаіць гіганцкі ідал, на якога савецкія людзі маліліся семдзесят гадоў. Маліліся, пакуль не былі развеяныя фальшывыя, хлусцівые міфы пра ленінскую крыштальную святасць, пакуль не былі абрарадаваныя шматлікія дакумен-

ты, што сведчаць пра бесчалавечнасць і крыважэрнасць рэвалюцыянера-«рамантыка», які гвалтам, тэрорам заганяў многія народы, у тым ліку і беларусаў, у камуністычную ўтопію...

Вяртаемся дадому. Чакаючы аўтобус, захінаючы малую крысом курткі, прыщіскаючы яе да грудзей, я стаяў і думаў. Ну, вось. За гэтыя паўдні мы з унучкаю – беларускаю, карэнай мінчанкаю – шмат павандравалі па сталіцы нашай беларускай дзяржавы, былі цяпер у самым яе цэнтры. Але ні на хвіліну мяне не пакідае адчуванне, што вандруем мы з Марынкай па чужой для яе краіне, па фантастычным царстве, дзе спыніўся час, дзе ўсё і ўсіх паглынуў летаргічны сон.

Зірнем яшчэ раз на нашу сталіцу. Многія назвы вуліц, праспектаў, плошчаў – Дзяржынскага, Мяснікова (Мяснікяна), Кнорына (Кнорыныша), Гамарніка, Гікалы, Ландэра, Калініна і г. д., па якіх штодзённа крочаць мінчане, шакіруюць адукаваных, дасведчаных, неабыякавых да сваёй гісторыі людзей. Гэтыя назвы ўслаўляюць імёны арганізатораў і ўдзельнікаў каstryчніцкага перавароту ў Расійскай імперыі, якія маюць дачыненне да Беларусі толькі тым, што жорстка заціскалі тут нацыянальны вызваленчы рух, задушылі Беларускую Народную Рэспубліку, разгартнулі масавыя рэпрэсіі супраць мясцовай інтэлігенцыі, духавенства, вайскоўцаў, парыўнаўча заможных сялян.

Ад многіх гарадскіх назваў не сыходзіць жыццесцвярджальны настрой, не павявае гістарычнай роднасцю, святылом і цяплом, а патыхае змрочнасцю, крывавасцю, страхам, што, безумоўна, уплывае на жыццёвую аўру.

Паўсяоль вісяць крышку падноўленыя сцяг і герб сталінскай эпохі. Але іхня «навізна» нічога не дадала для таго, каб дзяржаўныя сімвалы былі сапраўды беларускімі, вечнымі, любімымі народам. Яны падобныя на састарэлую «жрыцу кахання», якая спрабуе навесці марафет, вярнуць сваю былую красу румянамі, бліскаўкамі, памадаю, тушшу. Ды з гэтага нічога не выходзіць, адны толькі ўбоства і прыкрасы. А гістарычныя, сапраўдныя, выпрабаваныя ў бітвах за свабоду і ў мірным жыцці беларускія сімвалы, якія з надыходам незалежнасці цешылі очы людзей, падбадзёрвалі суайчыйнікаў, напаўнялі іхня душы і сэрцы

нацыянальным аптымізмам, былі ва ўгоду неадукаванай, недасведчанай, задуранай частцы нашага грамадства пас-пешліва, мітусліва пашкамутаныя, растаптаныя, апляваныя чыноўнымі дачаснікамі, цемрашаламі і дзікунамі.

Віруе жыццё сталіцы, іншых наших гарадоў, пасёлкаў, мястэчак. Але ўсюды гучыць не беларуская мова. Праўда, яна і не руская. Услухайцесь, калі ласка, у гамонку людзей, якія ідуць па вуліцах і плошчах, едуць у трамваях, тралейбусах, аўтобусах, у метро, стаяць у чэргах магазінаў, адпачываюць на лавачках у скверах і парках. Гэта то ўбогая беларуска-руская «трасянка», то абмежаваны, прымітыўны набор рускіх слоў тыпу лексікі Элачкі Людаедкі са славутага сатырычнага рамана «Дванаццаць крэслаў». Пануе «цар» сучаснай гаворкі – непераўзыдзены ніякімі народамі свету расійскі мат. Ён пастаянна зрываецца не толькі з перрасмяглых вуснаў вечна незадаволеных, злых, безграшовых бадзяяў або ўжо зранку пахмельных, «шчаслівых» грамадзян, у якіх меўся нейкі рубель. Не толькі ўладарна гучыць у размовах каленагалowych дзецюкоў у «адзідасаўскіх» штанах, з залатымі ланцугамі на бычыных шыях і з крыжамі на валасатых грудзях, якія сёння лічаць сябе «гаспадарамі жыцця». Парабныя слова не толькі дэманструюць ступень даросласці хлапчукоў-падшыванцаў, але і спакойна, расканана, смела вымаўляюцца эманспіраванымі, энергічнымі, дзябёльмі жанчынамі, а таксама даўганогімі прыгажунямі, што плывуць у воблаках замежнай парфумы, асяпляюць міакоў белазубымі ўсмешкамі.

Калі ж зрэдку на вуліцах, у транспарце, у чэргах пачуецца натуральнае беларускае слова, то на дзівакоў, якія асмеліліся на такое «геройства» – загаварыць у сваёй дзяржаве на сваёй мове – аглядаюцца, перашэптаюцца: «Бэнэфаўцы!» І, пераймаючы паводзіны чыноўніцкіх вярхоў, касірка ў магазіне павучae інтэлігентную пажылую жанчыну такім чынам: «Кагда научытесь разгаварываць на чалавечыскам языку, тагда і прыхадите!»

Вайна з роднай моваю, якую вядуць чыноўнікі-русіфікатары, чыноўнікі-невукі ўжо не адно стагоддзе, прывяла беларускае грамадства да татальнай непісьменнасці. Гэта тычыцца і беларускай, і рускай мовы.

А наогул у многіх краінах свету беларусаў называюць нямой нацыяй. Чаму? Ды таму, што дзеці, якіх запрашаюць на аздараўленне ў Германію, Італію, Англію, Ірландыю, Галандыю і шмат куды яшчэ, не ўмеюць размаўляць па-беларуску, не могуць прадэкламаваць верш, праспіваць сваю песню. Такімі ж нямкамі былі і нашыя хлопцы на незразумелай, непатрэбнай, крывавай вайне ў Афганістане. Пасля цяжкага бою, на прывале ўспомніць родны край грузін і заспівае сваю песню, украінец – сваю, узбек – сваю, і толькі беларусы маўчаць, няма ў іх ні сваіх слоў, ні сваіх песен. Ды што тут казаць, калі нават многія беларускія дыпламаты не валодаюць мовай нацыі, якую яны прадстаўляюць у замежжы.

Пасля адзіннадцаті гадоў існавання самастойнай дзяржавы чыноўнікі раптам забедавалі: «У нас няма нацыянальнай ідэі, вакол якой можна згуртаваць увесь народ. Трэба яе выпрацоўваць». І цэлая армія дактароў і кандыдатаў навук «савецкага разліву» мабілізаваная цяпер на вырашэнне ўяўнай задачы.

А беларуская нацыянальная ідэя даўно ясна, дакладна сформуляваная, агучаная і асвеченая крывёю, жыццямі мудрых людзей, адданых патрыётаў Беларусі. Нам трэба слухаць не дачаснікаў, а сапраўдных прарокаў сваёй Айчыны. Вось слова вялікага Янкі Купалы, напісаныя яшчэ ў 1919 годзе: «...Перад намі ёсць толькі адна дарога: цвёрда стаяць на грунце нашай дзяржаўнасці. З гэтай дарогі беларусы не павінны, не маюць права сисці ні на адзін момант... Толькі адна поўная дзяржаўная незалежнасць можа даць і праўдзівую свободу, і багатае існаванне, і добрую славу нашаму народу».

Пабудова незалежнай Беларускай Дзяржавы разлічаная не на адзін год, а назаўсёды, на вечнасць. Яна вымagaе вялікай працы і кіраунікоў, і ўсяго народа: трэба выхоўваць і мацаваць грамадзянскую супольнасць, ствараць надзейную нацыянальную эканоміку, рэфармаваць прамысловасць і сельскую гаспадарку, развіваць навуку, укараняць новыя тэхналогіі, эфектыўна выкарыстоўваць мясцовыя рэсурсы, прыцягваць капітал замежных інвестараў, адраджаць занядбаную родную мову, культуру, традыцыі, беларускі дзяржаўны патрыятызм. Такая адказная задача, як

бачым, і не па плячы сённяшнім кіраўнікам, і не супадае з іхнімі кан'юнктурнымі палітычнымі гульнямі і гандлярствам, з амбіцыйнымі кар'ернымі памкненнямі. Ім добра жылося раней і хochaцца быць зноў у «калгасе-саюзе». Тады ўсё няўмельства і пралікі можна спісаць на «калектыўнае кіраўніцтва». А тое, што ў «калгасе» канчаткова знікне беларуская нацыя, іх не хвалюе. Яны ўпэўненыя, што можна мець нацыянальную ідэю... без нацыі.

Прадстаўнікі ўлады вельмі крыўдуоць, калі замежныя палітыкі, аналітыкі і журналісты называюць нашу краіну «камуністычным запаведнікам» або «савецкім наменклатурным адстойнікам». А чаго ж тут крыўдаваць? Варта толькі ўважліва глянуць на кіраўніцтва з нізу і да самага верху, варта толькі ўспомніць, колькі партыйных, дзяржаўных, ваеных наменклатуршчыкаў з Расіі і ўсіх былых савецкіх рэспублік прыняла і шчодра надзяліла пасадамі, кватэрнамі, дачамі «гасцінная Беларусь» пасля распаду СССР і да цяперашняга часу.

Малпаванне савецкіх парадкаў паспяхова працягваецца. Тыя ж адміністратыўныя метады кіравання, тыя ж «актыўны», тыя ж селектарныя нарады з разносамі і вымовамі, тыя ж «пераможныя» рэляцыі, рапарты і тэлеграмы, тыя ж «народныя» гулянні і святы па «ўказіўцы» зверху.

Праўда. ёсьць і навінка. У савецкі час, калі кіравалі ЦК камуністычных партый рэспублік, то была хоць нейкая калегіяльнасць – рашэнні прымалі ў Бюро ЦК, а цяпер уся ўлада засяроджаная ў руках аднаго чалавека. Пры ўсіх заганах савецкай сістэмы тады ў эшалонах улады было непараўнана менш карупцыі, хабарніцтва, бюрократызму, усёдазволенасці, жорсткасці, грубасці, непавагі і няўвагі да простых людзей, да іхніх лістоў, заяў, зваротаў і просьбаў. А пацікаўцеся, што робіцца цяпер, зазірніце ў будынкі адміністрацый і іншых дзяржаўных установ. Дзеля атрымання дробязнай паперкі, дзеля вырашэння нязначнай проблемы наведальнікі ходзяць сюды і сядзяць у калідорах і прыёмных тыднямі, месяцамі. Беларусь з галавы да ног засыпана дэкрэтамі, пастановамі, інструкцыямі, падынструкцыямі, дагаўненніямі, змяненніямі, каментарамі, падкаментарамі і г. д. У гэтым вэрхале дакументаў заблытваюц-

ца не толькі простыя людзі ці нават «вузкія» спецыялісты – гаспадарнікі, эканамісты, бухгалтары, але і самі чыноўнікі, якія не могуць дакладна растлумачыць сэнс той ці іншай «указіўкі».

Сутнасць беларускай бяды не толькі ў нягелых прышлых ці дэнацыяналізаваных тутэйших кіраўніках. Усё налага складаней. На жыхароў Беларусі ў іхнім паўсядзённым жыцці цісне груз старых фальшывых міфаў. Мы даўно ўжо жывём не сваім, беларускім, а чужым разумам і жыццём. Прынялі як належнае і самую гісторыю заняволення Беларусі, і яе заваёўнікаў, а затым «усмиритеў». Скажам, Аляксандр Сувораў, які ў свой час заліў крывёю нашых продкаў айчынныя абшары, і сёння ўсладулены ў дзесятках назваў па ўсёй Беларусі, і ягонае імя больш знаёмае тутэйшаму люду, чымся славуныя імёны Еўфрасінні Полацкай, Кірылы Тураўскага, Францішка Багушэвіча, Цёткі, Максіма Багдановіча, Максіма Гарэцкага. І сталінскія апрычнікі, якіх я згадваў ужо, як нічога і не было стаяць, увасобленыя ў бронзе і камені, усладуленыя ў шматлікіх назвах.

А родзічы, нашчадкі расстраляных, закатаўных у канцлагерах не могуць нават ушанаваць памяць, прынесці кветкі, пастаяць ля магілы, бо і саміх магілаў няма. Напрыклад, я да сённяшняга дня, нягледзячы на шматгадовыя заўгыты і пошуки, не ведаю месца пахавання роднага дзядзькі, беларускага паэта Сяргея Ракіты (Сяргея Васільевіча Законнікава), які быў незаконна арыштаваны ў 27 гадоў у Мінску і бясследна згінуў у нетрах ГУЛАГу.

Дзякую Богу, што сёння мы не называем сваіх дачок і ўнучак Рэвалюцыямі, Сталінамі (ясна – у гонар каго!) або Дзаздрапермамі (скарочанае ад «Да здравствует Первое Мая!»). Але змяніць рабскую пісіхалогію пасля столькіх дзесяцігоддзяў тэрору не так проста. Тым больш што дэфармацыя свядомасці людзей працягваецца.

Беларусаў, якія заходзяцца ў стане нацыянальнай дэградацыі, зноў, як і раней, запалохваюць жупелам нацыяналізму. А між тым, для кожнага чалавека вельмі важна адчуваць прыналежнасць да сваёй нацыі. Гэтая прыналежнасць апраўдвае ягонае існаванне на зямлі, надзяляе гісторычным аптымізмам, дае адчуванне свайго мінулага і бу-

дучыні. Інтэрнацыяналізм узнікае не на пустым месцы, а на аснове развітых, здарowych фізічна і духоўна многіх нацый, якія маюць свой шлях, свае інтарэсы. Гармонія чалавечай існасці заключаецца ў тым, каб быць вернай часцінкай сваёй нацыі і адчуваць з'яднанасць з усім чалавецтвам. Гэта і ўзаемная павага, але і прызнанне рознасці.

Еўропа сёння дасягнула высокага ўзроўню аб'яднання незалежных нацыянальных дзяржаў не праз адмаўленне нацыяналізму, а наадварот, дзякуючы яму. Здольнасць нацыі стварыць сваю дзяржаву, развіць у ёй дэмакратычныя палітычныя інстытуты, умацаваць грамадзянскую супольнасць, дасягнуць высокага ўзроўню эканомікі, культуры, дабрабыту вызначае меру яе спеласці, а няўменне зрабіць гэта становіцца нацыянальнай ганьбою.

Вось канкрэтны прыклад. Японцы на сваіх высіпах, маленьких лапіках зямлі, беднай на прыродныя рэсурсы, паказваюць усяму свету цуд эканамічнага, навуковага і культурнага ўзлёту. Гэтага можна дасягнуць, калі нацыя свядомая, згуртаваная, адукаваная, узброеная сучаснымі мысленіем і тэхналогіямі.

Старое японскае выслоюе гучыць так: «Зямля наша маленькая, і жыць трэба дома». Удумаемся: «Дома!» У сваім уласным доме – незалежнай, суверэннай дзяржаве, з роднаю моваю, звычаямі, традыцыямі, якія складваліся стагоддзямі, якія ўвайшлі ў плоць і кроў нацыі.

Прыклад таго, што можна жыць самастойна, суверэнна, мацаваць сваю дзяржаўнасць і мець разумныя, палітычна і эканамічна выгадныя стасункі з суседзямі, падаюць нам і еўрапейскія краіны: Польшча, Украіна, Чэхія, Славакія, Балгарыя, Літва і нават маленькая Эстонія.

Беларусам трэба таксама ўзняцца на поўны рост, паверху ў свае сілы. Якраз цяпер, калі на сваёй скуры мы штодзённа адчуваём, у якім палітычным, эканамічным, сацыяльным і духоўным тупіку апынулася Беларусь, неабходна не толькі здзіўлена, разгублена разяўляць раты і чухаць патыліцы, а варушыць звілінамі, думаць і рабіць высновы.

Сёння для нашага народа надышоў час самакрытычнага аналізу. Хопіць ужо цешыць сябе завышанымі, хлуслівымі ацэнкамі, займацца самалюбаваннем: ах, якія мы, бе-

ларусы, разумныя і адукаваныя, працавітыя і шчырыя, сардэчныя і гасцінныя, талерантныя і памяркоўныя! Калі мы такія выдатныя, то чаму не можам за шмат стагоддзяў пабудаваць сваю дзяржаву, адстаяць нацыянальную годнасць і ўзбіцца нарэшце на прыстойнае жыццё? Чаму ўпарты не заўважаем, што, пакуль мы гарбацімся на «сотках», збірам каларацкіх жукоў з бульбяных парасткаў і вусеняў з - капуснага лісця, мясцовыя і расійскія чыноўныя «жуکі і вусені» дзеля ўласнай выгады вядуть «братэрскі» міжсабойчык, дратуюць наша нацыянальнае беларускае поле?

Нестабільнасць, бязладдзе, хаос, зведзенія да абсалютнага прымітыву сацыяльныя і духоўныя стандарты жыцця, калі чалавек у цісках бюракраты б'еца цэлы дзень, як рыбіна аб лёд, каб неяк здабыць кавалак хлеба, а вечарам спажывае відовішчную пошласць і хлуслівае палітычнае «печыва» беларускіх і расійскіх тэлевізійных «разумнікаў», канешне, прытупляючы разум людзей, адцягваючы іх ад цвярозай ацэнкі рэчаінсці, ад раздуму пра самае галоўнае, самае важнае, на чым грунтуецца цывілізаваная існасць, дабрабыт народа.

Але найперш беларусам трэба пазбавіцца ад ілюзій, што знойдзеца нейкі дабрадзеі, які дапаможа нам наладзіць наша жыццё. Гэта абсалютная лухта! У сённяшнім жорсткім і прагматычным свеце кожны народ найперш дбае пра сябе. І гэта зразумела, правільна і справядліва. Чаму, скажам, расіяне, якія нацэлены на пабудову сваёй вялікай магутнай дзяржавы, павінны займацца нашымі проблемамі? У аб'яднанні Беларусі з Расіяй яны маюць перш за ўсё ўласны інтарэс, выгоды. І не больш таго. Марныя спадзве і на тое, што заходняя суседзі ўсталююць для нас дэмакратыю ў нашай краіне. Усё мы павінны стварыць самі.

Галоўная задача для нас – зрабіць рашучы, кардынальны паварот да ўмацавання ва ўсіх аспектах сваёй нацыянальнай дзяржаўнасці. Але не за кошт самаізяліцыі, «асобнага шляху», нейкага месіянства, кансервацыі цяперашняга таталітарнага «самабытна-дэмакратычнага» ладу, на што штурхаюць жыхароў Беларусі ідэалагічныя «аракулы». Беларусы, якімі б мы сёння ні былі запалоханымі, затурканымі, – еўрапейскі народ са сваёй вялікай гісторыяй і са

сваім спадзяннем на лепшую будучыню. Нам нельга скажацца да рэаліяў Паўночнай Карэі, дзе замбаваныя ідэямі «чучхэ» мільённыя масы штосекундна моляцца на свайго правадыра і ў той жа час галадаюць, дзе за высокі дабрабыт лічаць набыццё... галёшаў. Нешта аналагічнае мы ўжо праходзілі, ды і зараз спаўзаем у такое ж цемрашальства.

Безумоўна, наша жыццё яшчэ шмат у чым залежыць ад старэйшага пакалення, якое з кавенъкамі або нават на мыліцах спяшаецца да выбарчых урнаў, каб аддаць свой глас за вяртанне ў мінулае. Шкада, што старыя людзі, замест таго, каб на сконе жыцця пасядзець на сонейку з праўнукамі, перадаць ім жыццёвую мудрасць або проста развітальну любавацца харастром нашай прыроды, ад цямна да цямна корпаюцца на агародах, здабываючы праждытак, ці клыпаюць па гарадскіх вуліцах з чырвонымі сцягамі і партрэтамі «куміраў». Але і старэйшае пакаленне нельга агулам абвінавачваць у рэтраградстве. Тут ёсьць шмат разумных, незамбаваных людзей, якія цвяроза ацэніваюць рэчаіснасць, хочуць змен да лепшага.

А вось тое, што і значная частка прадстаўнікоў маладзейшых пакаленняў жыве, як на вакзале, усё яшчэ вагаецца, не верыць у свае сілы, у пабудову беларускай дзяржавы, дараваць нельга – так, як не даруеца ў хрысціянскім свеце любому чалавеку самагубства.

Свядомымі, хоць гэтае слова вымаўляеца вертыкальшчыкамі са здзекам, знявагаю іроніяй, павінны стаць усе грамадзяне Рэспублікі Беларусь: і беларусы, і рускія, і паліакі, і ўкраінцы, і яўрэі, і татары, і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцей. Так, менавіта свядомымі. Бо несвядомы чалавек – гэта робат, які здольны толькі на тое, каб паслухмяна выконваць любыя каманды. Нічога людскага ён стварыць не можа.

Я стаяў з унучкаю, думаў. І ў сваім роздуме ўвесь час звяртаўся да яе. І напісаная тут адрасавана не толькі ўсім добрым людзям, Але і ёй – Марынцы.

Канешне ж, пакуль жывы, заўсёды буду абярэгам унучкі. Але гэта справа не аднаго чалавека. *Свой заўтрашні дзень павінен ахоўваць увесь народ, з пакалення на пакаленне.*

Сэнс свайго жыцця кожны чалавек вызначае для сябе

сам. Для аднаго галоўнае – улада, для другога – слава, для трэцяга – багацце, грошы, для чацвёртага – ягоная справа, і гэты пералік бясконцы. Але ёсьць агульная, самая вялікая каштоўнасць у жыцці людзей – іхня нашчадкі. Нават самы страшны чалавеканенавіснік ніколі не пажадае зла сваім дзецям, унукам, праўнукам.

Прашу вас, шаноўныя суайчыннікі, калі ласка, глянцые ўважліва ў очы сваіх любімцаў і падумайце, страпяніцеся душою. Няўжо вам хочацца, каб яны туляліся, бадзяліся ў вялізной імперскай камунікацыі, каб штодзённа думалі, як зарабіць на кавалак хлеба, каб у Беларусь плылі з чужых краёў цынкавыя труны?

Я яшчэ не згубіў надзеі і веру ў ваш разум, у вашу любоў. Спадзяюся, што ўсё-ткі вы зробіце правільны выбор і гэтым супакоіце душу і сэрца сівога дзеда, які пакуль што ідзе па жыцці няхісткім крокам з мілай унучкаю на руках.

«Абажур», № 33–34